

МАГНАТЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ЯК ЭЛІТА

У Вялікім Княстве Літоўскім магнаты ўяўлялі групу феадалаў, якага дыферэнцыравалася з агульнай масы вышэйшага саслоўя. Спадчынная высакароднасць, высокі сацыяльны статус і багацце даўалаюць разглядаць магнатаў як прадстаўнікоў феадальнай арыстакратыі. Тэрмін *арыстакратыя*, што паходзіць ад грэчаскага *aristokratia* – літаральна ‘ўлада найлепшых’, мае два значэнні. У першым выпадку ён вызначае форму праўлення, пры якой улада належыць заможнай і радавітай знаці, што здзяйсняе поўнае кіраўніцтва дзяржавай. У пераносным сэнсе арыстакратыя – гэта прывілеяваныя вярхі, якія карыстаюцца асаблівымі правамі. У гэтым значэнні тэрмін *арыстакратыя* набліжаецца да абагульненага вызначэння эліты як вышэйшага, прывілеяванага слоя сацыяльнай структуры грамадства, што здзяйсняе важкую сацыяльную і культурную функцыі, перш за ёсё кіраўнічыя [22, с. 7].

Вытокі філасофска-культуралагічнага асэнсавання феномена арыстакратызму ўзыходзяць да часоў Антычнасці. Рэфлексія на тэму арыстакратыі як групы выбранных сустракаеца ў працах Платона. Закранаючы пытанні яе “якасці”, найлепшымі кіраўнікамі ён лічыў філосафаў. У часы Сярэднявечча над праблемай выбранасці разважалі Аўгусцін Аўрэлій, Фама Аквінскі, Дыянісій Арапагіт. На працягу гэтага перыяду разуменне арыстакратыі як групы найлепшых паступова набывала саслоўнае адценне і начало прадугледжваць наяўнасць такіх харахтерыстык, як спадчынасць, статуснасць, прывілеянасць, заможнасць.

Феномен арыстакратыі ў творчасці мысляроў розных перыядоў актуалізуваўся ў разнастайных канцэптуальных кірунках. Да першага можна аднесці разгляд арыстакратыі ў кантэксце праблемы ўлады. Такі падыход прасочваеца ў творах Ф. Аквінскага, Канфуцыя, Т. Карлейля, Н. Макіяўелі, А. Шапенгаўера і інш.

Улада была аб'ектам навуковых разважанняў Н. Макіяўелі, які адзначаў, што “даўніе і пераемнае кіраванне прымушае забыцца пра былых не-калі перавароты і тыя прычыны, што іх выклікалі, тады як усякая змена пракладае шлях іншым зменам” [11, с. 47]. Наследнаму ўладару, чые падданыя прызываюцца да кіраўнічых парадкаў, “значна лягчэй утрымаць уладу, чым новому, бо для гэтага яму дастатковая не пераступаць звычаю продкаў і пры неабходнасці без паспешнасці прымярацца

У “Родным слове” друкаваліся артыкулы “Арыстакратычная культура на беларускіх землях у XIII – XVIII стст.” (2012, №№ 3, 4), “Духоўная культура магнатаў Вялікага Княства Літоўскага” (2012, № 12; 2013, № 1) Святланы Пацыенкі.

да новых акаличнасцей” [11, с. 48]. А. Шапенгаўэр у якасці асноўнай ідэі каралеўскай улады бачыў наступную заканамернасць: “...паколькі людзі застаюцца людзьмі, то адзін з іх павінен быць пастаўлены так высока, яму патрэбна забяспечыць столькі ўлады, багацця, бяспекі і абалютнай недатыкальнасці, каб яму асабіста для сябе не заставалася ўжо больш нічога жадаць, баяцца і спадзявацца; у выніку гэтага ўласцівы яму... эгаізм, нібы з прычыны нейтралізацыі, знішчаеца, і ён, кароль, быццам бы ён быў не чалавек, аказваеца здольным вяршыць справядлівасць і мець на ўзвазе ўжо не сваё асабістасць, а толькі агульнае дабро” [23, с. 601].

Да гэтага кірунку можна аднесці і дзеянасць Сымона Буднага, які ў творы “Пра свецкую ўладу” зрабіў спробу аналізу тагачаснага грамадска-дзяржаўнага ўпаратавання і вылучыў шляхі яго ўдасканалення. Кніга стала своеасаблівым адказам Сымона Буднага на сацыяльна-палітычную дыскусію пра свецкую ўладу, якая разгарнулася сярод мысляроў Вялікага Княства Літоўскага з сярэдзіны 1560-х гг. Фабіян Даманеўскі, асветнік другой паловы XVI ст., выказваў думку, што ўлада павінна кіравацца розумам і маральнымі добрачыннасцямі ў сваіх учынках. Пётр Скарэга аддаваў перавагу вяршэнству царкоўнай ўлады над свецкай і лічыў, што кароль павінен падпрадкоўвацца папу рымскаму [17].

У адпаведнасці з другім кірункам даследаванне феномена арыстакратызму здзяйснялася з пазіцыі “выключчай асобы”. Некаторыя даследчыкі разглядаюць арыстакратыю як выбраную частку грамадства, найбольш здольную да творчасці, што валодае высокімі маральнымі і эстэтычнымі якасцямі. М. Бядзілеў вылучаў яе як “больш высокая якаснае становішча, пароду дыферэнцыраваную і вылучаную” [3, с. 34]. На яго думку, арыстакратыя ўяўляе сабой групу людзей, якія па нараджэнні сваім пастаўлены так высока сярод іншых, што ім не трэба займацца самаўзвышэннем, змагацца за атрыманне правоў і прывілей. Усведамленне сваёй велічыні дазваляе быць ахвярнымі і высакароднымі. Галоўнае прызначэнне арыстакратыі – выкананне творчай ролі ў гісторыі.

Вяршынія навуковых раздумаў у гэтым кірунку стала творчасць Ф. Ніцшэ, які сформуляваў канцепцыю “звышчалавека”. Падзяляючы грамадства на процілеглыя па якасці групы, Ф. Ніцшэ адзначаў: “Усе годнасці і ўменні душы і цела набываюцца цяжка і па крупінках, праз шматлікія намаганні, самапераадоленне, засяроджанасць на галоўным, праз шматлікія ўпартыя, дбайнія паўторы адных і тых жа работ, адных і тых жа пазбаўленняў; але

ёсць людзі, які з'яўляюцца нашчадкамі і гаспадарамі ўсяго гэтага разнастайнага і гэтак доўга на- запашванага багацця годнасцей і ўменняў – таму што, шляхам шчаслівых і разумных шлюбоў, а так- сама дзякуючы шчаслівым выпадковасцям, набы- тая і назапашаныя сілы шматлікіх пакаленняў не растронжырыліся, не распыліліся, а менавіта ў іх, у гэтых людзях, знайшлі рагтам трывалую сувязь і адзінства волі” [18, с. 528].

У творах аўтараў, што належачь да трэцяга кірунку, арыстакраты разглядалася як творчая меншасць. Найболыш выразна гэтая пазіцыя праявілася ў поглядах А. Тойнбі і О. Шпенглера, якія бачылі працэс развіція цывілізацый у пе- раўтваральнай дзеянасці творчай меншасці.

Прынцыпова іншую пазіцыю змайоў амерыканскі сацыёлаг Р. Мілс, у работе “Пануючая эліта” ён пісаў: “Я не стану сцвярджаць, што ўсе гістарычныя падзеі фарміруюцца ва ўсе эпохі чала- вечай гісторыі і ва ўсіх краінах творчай меншасцю, кіраўнічым класам, усёмагутнай элітай. Такая формула звычайна аказваецца пры бліжэйшым разглядзе простай таўталогіі... яна настолькі абстрактная, што зусім не аблігчае спробу ра- забрацца ў сучаснай гісторыі” [14, с. 47]. Прад- метам даследаванняў Р. Мілса ў большай ступе-尼 з'яўлялася дыхатамія эліта-масы, таксама як і іншых мысляроў чацвёртага кірунку, сярод якіх Т. Вэблен, К. Манхайм, Н. Эліяс і інш.

Развіццё гуманітарных дысцыплін у канцы XIX ст. прывяло да ўзнікнення эліталогіі – науки пра вышэйшы клас у любой сістэме сацыяльных стратыфікацый. Заснавальнікамі эліталогіі лічачца італьянскія сацыёлагі Г. Моска, В. Парэта і нямецкі палітолаг Р. Міхельс, яны змайліся вывучэннем законаў і механізмаў функцыянавання элітарных групп. У шырокім сэнсе пад элітай даследчыкі разу- мелі частку грамадства, якая здзяйсняе кіраўнічыя функцыі, адыгрывае вызначальную ролю ў палі- тыцы. У якасці дамінантнай рысы кіраўнічага класа Г. Моска вылучаў наяўнасць багацця [16]. Р. Міхельс атаясамліваў панавальны і палітычны класы, падкрэсліваючы неабходнасць іх існавання для любога грамадства [15].

Нягледзячы на тое, што асноўны акцэнт у тво- рах заснавальнікаў эліталогіі рабіўся на даследо- ванне прыроды палітычнай эліты, В. Парэта вылу- чаў у вышэйшай частцы грамадства некіраўнічую эліту, да якой ён адносіў, напрыклад, навукоўцу.

У сучасных умовах даследаванне асабліва- цей функцыянавання элітарных групп з'яўляецца перспектывным навуковым кірункам, які ды- намічна развіваецца. Тэорыя эліт – дастаткова распрацаўваны кірунак у сацыяльна-філасофскіх і палітычных навуках у краінах Захаду. Гісторыя станаўлення эліталагічнай думкі ў расійскай на- вуцы адзначана імёнамі М. Бахціна, М. Бядзяе-

ва, А. Лосева, П. Сарокіна і інш. Сучасны стан эліталогіі ў Расіі вызначаеца працамі М. Афа- насьева, Г. Ашына, А. Дукі і інш.

Вытокі ўзнікнення элітарных групп у чалавечай супольнасці даследчыкі звязваюць з эпохай разлажэння першабытнаабшчыннага грамадства. Гісторыкі і археолагі, якія змайліся вывучэннем культуры перыяду першабытнасці, выказваюць дастатковая бізкія меркаванні адносна крытэрыва групавой дыферэнцыяцыі ўнутры першых чалавечых супольнасцей. Расійскі даследчык В. Масон адзначаў, што на завяршальных этапах першабытнаабшчыннага ладу адбывалася паўсюднае вылучэнне вайсковай арыстакраты і ідэалагічных лідараў. У якасці найважнейшай асаблівасці культуры першых цывілізацый гэты даследчык называў яе ўнутраную дыферэнцыраванасць, у выніку якой “склалася выразная падсістэма элітарнай субкультуры” [13, с. 254]. На думку філософа Ю. Сямёнаў, на апошнім этапе першабытнасці ўнутры адзінай культуры пачалі фарміравацца дзве асобныя субкультуры: субкультура вярхоў грамадства і субкультура яго нізоў [21].

Арыстакратызм бярэ пачатак у асяроддзі старажытных ваяроў, людзей зброі. Арыстакратычная культура фарміравалася ва ўмовах вайско- вых дзеянняў. Як адзначаў М. Каган, “война не была перыядычным спосабам вырашэння сацыяльных супярэчнасцей, а ладам жыцця і, адпа- ведна, тыпам свядомасці цэлага саслоўя, каштоўнасцым сэнсам яго быцця” [9, с. 329].

Польскі філосаф М. Асоўская разглядала антычных ваяроў як носьбітаў арыстакратычнай традыцыі [20]. Вылучаючы каштоўнасць арыен- таціў прадстаўнікоў вышэйшых слоёў феадальна- га грамадства, А. Гурэвіч адзначаў бізкія этич- ных установак рыцарства з уяўленнямі варварскіх плямёнаў: «Падabenства распаўсюджваеца і на больш шырокое кола ідэалагічных і сацыяльна- піхалагічных установак феадалаў. Паняцці “го- нару”, “славы”, “радавітасці”, прынятые ў іх асяроддзі, таксама падаюцца непасрэдна запазычанымі з эпохі, якая папярэднічала ўзнікненню класавага строю» [7, с. 194]. Амерыканскі эканаміст і са- цыёлаг Т. Вэблен, які даследаваў асаблівасці эканамічнага становішча прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя, звяртаў увагу на тое, што іх спосаб жыцця, “большай часткай атрыманы ў спадчыну ад міну- лага, утрымлівае ў сабе многія звычай і ідэалы пе- рыяду ранняга варварства” [4, с. 244].

Разам з тым пераважная большасць даследчы- каў культуры несумненным увасабленнем арыстакратызму лічыць рыцарства. Як адзначаў М. Бядзяеў, “рыцарства было велізарнай творчай заваё- вай у маральны свядомасці” [2, с. 106], бо пачуцце ўласнай годнасці і гонару першапачатковая сфер- міравалася ў прадстаўнікоў вайсковай эліты.

Высокія патрабаванні да маральнага ablіtcha арыстакрата ўзнялі ва ўмовах вайны. Выкананне нормаў вайсковай этыкі і маралі адлюстроўвала ўзвесень цывілізаванасці ўдзельнікаў вайсковых дзеянняў. Грамадства стварала законы паводзін для чалавека са зброяй у першую чаргу ў мэтах самазахавання. Узброены чалавек павінен быў адчуваць адказнасць. Калі на ранніх стадыях развіцця грамадства паводзіны ваяра рэгуляваліся зневішній адказнасцю перад суплеменінкамі, то ў больш позні перыяд гэтае пачуццё стала ўнутраным ававязкам, замацаваўшыся ў свядомасці людзей са зброяй. У выніку патрабаванні да маральных якасцей ваяра былі перанесены ў сістэму каштоўнасцей арыстакратуа.

Арыстакратычна культура ў Вялікім Княстве Літоўскім з'яўлялася культурай вузлага кола прадстаўнікоў элітарнай часткі вышэйшага саслоўя. Першасным фактам фарміравання арыстакратычнай культуры стаў працэс вылучэння ў феадальным саслоўі буйных землеўласнікаў высакароднага паходжання. Знаходжанне ў межах аднаго саслоўя ва ўмовах жорсткай іерархічнасці структуры соцыуму спрыяла цэласнасці і ўстойлівасці гэтай супольнасці.

У другой палове XVI ст. у Вялікім Княстве Літоўскім адбылося замацаванне назвы *шляхта* за вышэйшым саслоўем і дыферэнцыраванне ў ім магнатаў як асобнай групы найбольш знатных і багатых прадстаўнікоў. Магнаты імкнуліся ўзвысіцца над заканадаўчымі ўроўненай у правах масай вышэйшага саслоўя. Гэта прайвілася ў набыцці імі тытулаў, у прыніцці ідэалогіі сарматызму, асаблівым стылі і ладзе ўзыцця, якія вымагалі вялізных фінансавых затрат, недаступных шляхецкай масе. Фармальную роўнасць усяго саслоўя па законе (пасля Люблинскай уніі 1569 г.) магнаты кампенсавалі няроўнасцю фактычнай. У той час калі прадстаўнікі шляхты гаварылі пра адзінства і роўнасць "народа-шляхты", падкрэсліваючы агульнасць саслоўя, магнаты сцвярджалі сваю ўнікальнасць ("народ Радзівілаўскі" ў дыярышы Міхала Казіміра Радзівіла [8, с. 175]).

У асяроддзі магнатаў былі папулярнымі разнастайнія новаўядзенні, што вымушала іх супрацоўніцаў з прадстаўнікамі інтэлектуальна-творчай эліты. Гэта было выкліканы не толькі прагай прагрэсу, але і жаданнем адпавядаць модзе. Інтэлектуальнае асяроддзе Вялікага Княства Літоўскага складалася з асветнікаў, вучоных, багасловіаў, літаратараў, мастакоў, якія былі выхадцамі з розных сацыяльных слоў. Магнаты падтрымлівалі творцаў як мецэнаты, апекаваліся талентамі, патраніровалі разнастайнія ўстановы, наладжвалі друкарскую справу і г. д.

Беларуская даследчыца С. Куль-Сяльверстava ў адносінах да культуры панавальніх класаў і адукаваных слоў грамадства выкарыстоўвае тэрмін *ардадамінантная субкультура*. Аўтар

канцепцыі ўдакладняе, што гэта субкультура "не тоесная афіцыйнай культуры, паколькі ўключае ў сябе апазыцыйныя апошнія ідэі і з'явы, а таксама культуры элітарнай, якая з'яўляецца толькі яе часткай". У якасці носьбітаў ардадамінантной субкультуры С. Куль-Сяльверстava разглядае не толькі прадстаўнікоў магнатарыі і шляхты, але і адукаваных выхадцаў з іншых саслоўяў. Выкарыстанне паніцца ардадамінантной культуры магчыма ў "канкрэтна гістарычным значэнні, як часткі духоўнага жыцця, падзеленага па саслоўнім прынцыпе грамадства" [10, с. 13].

Землі Вялікага Княства Літоўскага характарызavalіся дастаткова высокім узроўнем развіцця навуковай думкі. Павышэнню прастыжу адукаваных членіў грамадства садзейнічаў шраг мер, прынятых на дзяржаўным узроўні. Яшчэ Жыгімонт I, які апекаваўся Кракаўскім універсітэтам, дараўваў прафесарам гэтай установы права высакародства (*nobilitatis*). Атрыманне высакародства не па праве паходжання, а за разумовыя здольнасці адлюстроўвала прызнанне адукаванасці і высокі статус інтэлектуальнай эліты [17].

Нягледзячы на загаданае супрацоўніцтва, у адносінах арыстакратуа да прадстаўнікоў ніжэйшых саслоўяў, няхай і таленавітых, выразна прасочвалася дыстанцыраванне. Як заўважаў Ф. Ніцшэ, «мы "апякуем" мастакоў і пэтаў і ўвогуле ўсялякіх майстроў сваёй справы: але як істоты вышэйшыя *на родзе* (тут і далей вылучэнне Ф. Ніцшэ. – С. П.), у параўнанні з тымі, хто толькі нешта *умее*, у параўнанні з праста "прадктыўнымі людзьмі", – мы сябе з імі не змешваем» [18, с. 509]. Магнаты, ва ўладаннях якіх пражывалі прадстаўнікі інтэлектуальна-творчай эліты, што належалі да ніжэйшых саслоўяў, імкнуліся абазначыць гэту розніцу. К. Манхейм падкрэсліваў, што "дыстанцыя як сацыяльны феномен *ствараеца* (вылучэнне К. Манхайма. – С. П.) людзьмі, зацікаўленымі ў захаванні сацыяльнай дыстанцыі паміж сабой і іншымі, асабліва калі яны жывуць у шчыльным суседстве адно з адным у прасторавым сэнсе" [12, с. 196].

Моцным імпульсам для дынамічных працэсаў у духоўнай культуры магнатаў стала Рэфармацыя. Рэлігійны і грамадска-палітычны рух, што ахапіў Еўропу, у сярэдзіне XVI ст. распаўсюдзіўся на землі Вялікага Княства Літоўскага. У выніку мясцовая сацыякультурная практика ўзбагацілася дасягненнімі заходнегаўропейскай культуры. Адаптация асноўных палажэнняў рэфармацыйнай ідэалогіі адбывалася шляхам стварэння магнатамі новых рэлігійных устаноў і школ, наладжвання друкарскай справы, мецэнатскай дзеянасці і інш.

Папулярнасць ідэй Рэфармацыі на землях Вялікага Княства Літоўскага была абумоўлена, у першую чаргу, падрыхтаванасцю арыстакратычнага асяроддзя да ўспрымання гэтых навацый.

Магнатам, добра знаёмым з культурным жыццём еўрапейскіх краін, былі зразумелыя пытанні, узнятыя рэфарматарамі. Разнастайнасць ідэйных плыней, што ўзнікалі ў працэсе дыскусіі, з аднаго боку, і рэлігійны плюралізм, які існаваў у Вялікім Княстве Літоўскім, з другога, давалі магнатам свабоду выбара. У пэўнай ступені прыняцце пратэстантызму можна разглядаць як спробу стварэння новай элітарнай традыцыі, абумоўленую патрэбай змянення ў культурным працэсе. Зацікаўленасць магнацкай меншасці ідэямі Рэфармацыі суправаджалаася адсутнасцю іх шырокай падтрымкі ў іншых слaeў грамадства.

У XVIII ст. адной з дэтэрмінантаў духоўнай культуры магнатаў стала арыентацыя на антычныя традыцыі. Гэтая тэндэнцыя адлюстравалаася ў прыняцці магнатамі ідэалогіі сарматызму.

Антычныя традыцыі ў культурным жыцці магнатаў Вялікага Княства Літоўскага адзначае беларуская даследчыца В. Бажэнава. Згодна з яе пазіцыяй, тоеснасць культуры магнатаў з антычнай традыцыяй знаходзіла праяўленні ў стварэнні міфа пра паходжанне магнатаў ад старожытнарымскіх герояў і патрыцыяў; у выхаванні маладога пакалення – на прыкладах антычнай гісторыі з усведамленнем значнасці грамадзянскага статусу чалавека, яго маральных аваязкаў, ролі ў грамадскім будаўніцтве і інш.; у адпраўленні пахавальнага культу (rompa funebris); у гістарычным дакументаванні жыцця і ўчынкаў, якое абумоўлівала вядзенне дыярышуаша ў інш. [1].

Арыентацыя на антычныя ідэалы фарміравала свядомую грамадзянскую пазіцыю магнатаў, асноўнай мэтай якой было выкананне грамадзянскага аваязку, служэнне яго ідэалам. Ідэя маральнай адказнасці магнатаў ураўнаважвала ўласцівае ім, як прадстаўнікам элітарнай групы, адчуванне асабістай перавагі над астатнімі членамі соцыуму. Грамадзянская пазіцыя магнатаў گрунтавалася на месяцінскай свядомасці: усведамленні пачуцця адказнасці і выканання творчай ролі ў гісторыі. Гэта актуалізавала прытрымліванне нормаў вайсковай этикі, імкненне да асветы і асветніцкай дзеянасці, фарміравання высокіх маральных якасцей у нашчадаку і інш.

Накіраванасць на служэнне як непасрэдны абавязак арыстакратыі адзначаў Х. Артэга-і-Гасет: “На-суперак звычайнай думцы служэнне – доля выбраных, а не масы. Жыццё не мае для іх інтарэсу, калі яны не могуць прысвяціць яго чамусыці вышэйшаму” [19, с. 61]. На выбранасці ахвярнага служэння элітарнай групоўкі акцэнтаваў увагу Ф. Ніцшэ: “Што такое высакароднасць? Гэта калі ты несупынна павінен быць прадстаўніком. Калі шукаеш становішча, дзе заўсёды патрэбна мець звычку. Калі шчасце аддаеш большасці... Калі інстынкты ўна шукаеш для сябе цяжкую адказнасць” [18, с. 510]. Такім чынам, арыстакратычнае служэнне грамад-

скім ідэалам не разглядалася магнатамі як знешні прымус ці гнёт, а асэнсоўвалася як унутраная патрэба і асабісты маральны аваязак.

Спіс літаратуры

1. Бажэнова, О. Д. Радзівілловскі Несвіж. Росписы костёла Божага Тела / О. Д. Бажэнова. – Мінск : Харвест, 2010. – 414 с.
2. Бердяев, Н. А. Філософія неравенства. О рабстве и свободе человека. Опыт эсхатологической метафизики / Н. А. Бердяев. – М. : Наука, 1995. – 267 с.
3. Бердяев, Н. А. Царство духа и царство кесаря : сборник / Н. А. Бердяев. – М. : Республіка, 1995. – 383 с.
4. Веблен, Т. Б. Теория праздного класса / Т. Б. Веблен; пер. с англ. С. Г. Сорокіной; общ. ред. В. В. Мотылева. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.
5. Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2005 – 2006. – Т. 2. – 788 с.
6. Грыцкевіч, А. П. Беларуская шляхта / А. П. Грыцкевіч // Спадчына. – 1993. – № 1. – С. 11 – 16.
7. Гуревич, А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников : Exempla, XIII в. / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1989. – 366 с.
8. Дыярыюш князя Міхала Казімера Радзівіла. Ваяводы Віленскага, Гетмана Вялікага В. К. Літ. / пер. В. Арашкі // Спадчына. – 1995. – № 6. – С. 170 – 199.
9. Карап, М. С. Введение в историю мировой культуры : в 2 кн. / М. С. Карап. – СПб. : Петрополис, 2003. – Кн. 1 : Историографический очерк и проблемы современной методологии. Закономерности культурогенеза, этапы развития культуры традиционного типа – от первобытности к Возрождению. – 368 с.
10. Куль-Сильверстava, С. Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур : фарміраванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII ст. – 1820-я гады) / С. Я. Куль-Сильверстava. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2000. – 259 с.
11. Макіавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макіавелли; пер. с итал. Г. Муравьевой. – М. : Худож. лит., 1982. – 503 с.
12. Манхейм, К. Социология культуры : избранное : пер. с англ. / К. Манхейм. – М. – СПб. : Унів. кн., 2000. – 505 с.
13. Массон, В. М. Первые цивилизации / В. М. Массон. – Л. : Наука, 1989. – 274 с.
14. Миллс, Р. Властвующая элита / Р. Миллс; пер. с англ. Е. И. Розенталь [і др.]. – М. : Иностр. лит., 1959. – 543 с.
15. Михельс, Р. Социология политических партий в условиях демократии / Р. Михельс // Диалог. – 1990. – № 3. – С. 13 – 28.
16. Москва, Г. Правящий класс / Г. Москва // Социс. – 1994. – № 12. – С. 97 – 117.
17. Мысліцелі і асветнікі Беларусі, X – XIX стагоддзі : энцыкл. давед. / [склад. Г. А. Маслыка]. – Мінск : БелЭн, 1995. – 672 с.
18. Ницшэ, Ф. Воля к власти : опыт переоценки всех ценностей : незавершенный трактат Фридриха Ницшэ : пер. с нем. / Ф. Ницшэ. – М. : Культур. революция, 2005. – 878 с.
19. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс : пер. с исп. / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : ACT, 2002. – 509 с.
20. Оссовская, М. Рыцарь и буржуа : исследования по истории морали / М. Оссовская; пер. с пол. К. В. Дешенко. – М. : Прогресс, 1987. – 527 с.
21. Семёнов, Ю. И. Философия истории : общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней / Ю. И. Семёнов. – М. : Соврем. тетр., 2003. – 775 с.
22. Словарь иностранных слов / отв. ред. : В. В. Бурцева, Н. М. Семёнова. – М. : Дрофа : Рус. яз. – Медіа, 2008. – 817 с.
23. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем. : Ю. И. Айхенвальда [і др.]. – Мінск : Література, 1998. – 1405 с.

Святлана ПАЦЫЕНКА,
кандыдат культуралогії,
дацэнт кафедры
менеджменту сацыяльна-культурнай дзеянасці
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў.